

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 4 (5378)

НЯДЗЕЛЯ
5
СТУДЗЕНЯ
1936 г.

Год выдання XIX

СХОД АКТИВА МЕНСКОЙ ГАРАДСКОЙ ПАРТЫЙНОЙ ОРГАНИЗАЦЫІ

Даклад сакратара ЦК КП(б)Б тов. Н. Ф. ГІКАЛО

Учора ў ДOME партыі пачаўся сход актыва менскай гарадской партыі. Удзельнічалі ў сходах дэлегаты ад сельскай партыі і члены бюро гарнома. Калі пры выбарах гарнавага прэзідыума было апагошана імя таварыша СТАЛІНА, усе прысутныя, ахопленыя пераважнай любоўю і адданасцю прывітанню прывітанню, аднадушна падняліся са сваіх месцаў і наадралі доўгае і магутнае аваяццё з гучнымі прывітанымі воплімі ў гонар таварыша СТАЛІНА. У га-

наровы прэзідыум выбраны: палітбюро ЦК ВКП(б) і таварышы ЕЖОУ, ГІКАЛО, ДЗІМІТРАУ, ТЭЛЬМАН.

З вялікім яркім дакладам аб выніках пленума ЦК ВКП(б) выступіў сакратар ЦК КП(б)Б таварыш ГІКАЛО, якога партыйны спаткаў бурнымі апладысмантамі, перайшоўшы ў аваяццё. Даклад прэзідыумаў звыш трох гадзін.

Учора ў спрэчках па дакладу тав. Гікало выступілі: т. РАБІН — сакратар парткома фабрыкі «Комунарка» і т. БАНДАРЧЫК — дырэктар заводу «Большэвік». Працяг схода партыі быў сінні ўвечары.



4 студзеня з Масквы вярнуліся ўдзельнікі нарады выдатнікаў сельскай гаспадаркі. НА ЗДЫМКУ: дэлегаты Менскага раёна, узнагароджаныя ордэнам Працоўнага чырвонага сцяга т. Бейне, Бляхерава, і Гарбуз, кіраўнік дэлегатцыі-заадычкі сельскай гаспадаркі аддзелам ЦК КП(б)Б т. Карпушоў, старшыня Менскага райвыканкама т. Жарын і сакратар Менскага гарнома ЛКСМБ т. Фадэев, якія сустракалі дэлегатцыю на станицы Менск. Фото Я. САЛАВЕЙЧЫКА.

ОРДЭНАНОСЦЫ—ВЫДАТНІКІ СЕЛЬСКОЙ ГАСПАДАРКІ МЕНСКАГА РАЕНА

У ГАРКОМЕ КП(б)Б І РЭДАКЦЫІ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА»

Учора з Масквы вярнуліся ўдзельнікі нарады выдатнікаў сельскай гаспадаркі, дэлегаты Менскага раёна тт. Гарбуз — дырэктар саўгаса імя Калініна, Бейне — старшыня калгаса «Чырвоны партызан» і Бляхерава — арганом першай Менскай МТС, узнагароджаныя саюзным уралам ордэнам Працоўнага чырвонага сцяга.

Ордэнаносцы наведлі сакратара Менскага гарнома КП(б)Б тав. Хадасевіча, рэдакцыю газеты «Звезда», дзе падзяліліся сваімі ўражаннямі аб нарадзе выдатнікаў сельскай гаспадаркі, сустракаўся з кіраўнікамі партыі і ўрада і прывітаннем народна таварышам сельшчыкам.

— Народа, — гаворыць т. Бейне, — на ўсё жыццё застанецца ў май паміці. Народа выдатнікаў з'явілася велічэй дэманстрацыйнай дружбы народаў Савецкага Саюза, бязмежнай адданасці партыі Леніна—Сталіна і правядуць вялікаму Сталіну. Я атрымаў

мощную сталінскую зарадку ў справе барацьбы за высокі ўраджай. Прыкладу ўсе сілы, каб калгас, якім я кірую, перакрэй нормы ўраджайнасці для вытворчэмнай паласы, указання ў апошнім раішні ЦК ВКП(б) і Саўнаркома Саюза.

Узнагароджаны таварышамі за пэўнімі т. Хадасевіча, што стыхануўскімі метадамі барацьбы за ўраджай яны апрадуцваюць высокае званне ордэнаносцаў.

Ордэнаносец РАІСА БЛЯХЕРАВА, Арганом Менскай першай МТС

гатунковым насеннем. Гэта павялічыў ураджайнасць на 20—25 процантаў.

Другое мерапрыемства, якое я правяду ў калгаса, гэта — арганізацыя падрыхтоўкі 15 брыгад іраў-аранізатараў.

Барацьбу за высокі ўраджай трэба пачынаць зараз, не адкладваючы.

Зіма сёння неспрыяючая для азійскіх. Гэтыя дні адліжыня, а працяжніцкую можа быць мароз. На палях з'явіцца корка, якая затрымае жыццё раслін, не дапуская да іх павятра. Корку трэба ламаць бараною, тады яна не стварыць небяспекі.

На нарадзе наша дэлегацыя дала абяцанне з'явіцца паліт і розны памёт на ўгнаенне. Па прыкладу асобных калгасаў, лічу неабходным пачаваць у нашых калгасах кожнай вёскі павеш, пад якія на-

ставіць скрыні для пошлы. Калгаснікі на будучы выкідаць попель на двор, а ссыпаць яго ў гэтыя скрыні.

Асобная ў мяне завага — аб арганізацыі работ на трактары. Цяпершас, неабходна трактарыстаў даць прычэпчыка і калгаснікаў, якіх алкаваў за якасці ворыва. Тады не будзе агражаў і аваяццё. Па-другое, за трактарыстамі трэба замацаваць участкі. Трактарыст павінен на гэтым участку з'явіцца, барацьбаць сянь, убіраць і малаціць. А то, як у нас воладца, трактарыст у адным месцы з'явіцца, у другім — сее. А які ўраджай з яго участка — не ведае, ды няма ў яго і патрэбнай заахвочанасці.

А над павышэннем прадукцыйнасці працы трэба замацаваць кожнаму арганому і кожнаму кіраўніку калгаса і саўгаса, кожнаму брыгадзіраў, звыняюму і калгасніку.

На сваім уласным прыкладзе паказваю, як трэба прапавяць пасталінска, каб атрымаць ураджай таксама сталінскі.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

І краў. Мы ўсе, дэлегаты Беларускай Савецкай рэспублікі, уцешніліся, што ў нас яшчэ не ўсё зроблена, каб сапраўды быць у пераважных радах рэспублік, краў і абласцей па ўраджайнасці.

Увесь вопыт, які я пераняў ад удзельнікаў нарады, перанясу ў свой калгас. Я ўжо намяціў з'явіцца план работ свайго калгаса. Будзем рабіць усё, каб у 1936 годзе лабіць з кожнага гектара 30 цэнтнераў ячменя, 28 цэнтнераў аўса і 18 цэнтнераў жыта. Для гэтага загарэўся тораф для ўгнаення. Гэты тораф мы вынучем і атрымаем добрае ўгнаенне — тораф.

З калгаснікамі я мяркую абгаварыць адно важнае пытанне, каб у нас былі калгасі і брыгад, дзе ў 1935 годзе з асобных участкаў ураджай быў не меншы, чым у той-жа Варонежскай, або Маскоўскай абласці. Але ў нас дронна пасталіца ўлік ураджайнасці і аб гэтых участках мы добра не ведалі. А тав. Якаўлеў гаворыць, што трэба індывідуальна падыходзіць да кожнага участка.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

хам. Радасць за поспехі Варонежскай і іншых абласцей і краў была радасцю ўсіх нас.

Але нам, дэлегатам у БССР, было крыху сорамна, што мы адстаем па ўраджайнасці ад пераважных абласцей і рэспублік. Праўда, у нас ёсць вялікі дасягненні. Ёсць многа ў нас такіх калгасаў і брыгад, дзе ў 1935 годзе з асобных участкаў ураджай быў не меншы, чым у той-жа Варонежскай, або Маскоўскай абласці. Але ў нас дронна пасталіца ўлік ураджайнасці і аб гэтых участках мы добра не ведалі. А тав. Якаўлеў гаворыць, што трэба індывідуальна падыходзіць да кожнага участка.

Хачу расказаць аб тым гарацым прыёме, які аказалі нам у чырвонай сталіні. Мы ў захапленнем бачылі веліч грандыёзнай працы — маскоўскае метро, якое зроблена намі самімі — людзьмі, выхаванымі большэвіцкай партыяй і родным правядаром Сталіным.

Вос чаму не было кагна краю радасці, калі нам паведамілі, што 27 снежня ў Крэмлi нас прымуць кіраўнікі партыі і ўрада, што з намі будзе гаварыць таварыш Сталін. Мы зайшлі ў Крэмлi, як да сябе дамоў.

Два дні не змаўкалі воплескі ў гонар лепшых людзей і іх поспехаў, у гонар усяй партыі і свайго ўрада. Пры ўспамінанні імя правядара таварыша Сталіна прымуць увесь Крэмлi. Гул гэты-гуд усёй краіны.

Таварыш Сталін радаваўся з усімі дэлегатамі нарады іх поспехамі.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

Ордэнаносец ВАСІЛЬ ГАРБУЗ, Дырктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Ордэнаносец СЯРГЕЙ БЕЙНЕ, Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

НА БАРАЦЬБУ ЗА СТАЛІНСКІЯ 7-8 МІЛЬЯРДАУ ПУДОУ ЗЯРНА!

(Прамова загадчыка сельскагаспадарчым аддзелам ЦК ВКП(б) тав. Я. А. ЯКАУЛЕВА на нарадзе перадавікоў ураджайнасці па зярну, трактарыстаў і машыністаў малатарань з кіраўнікамі партыі і ўрада 29 снежня 1935 года)

Таварышы, гэта нарада майстроў ураджаю і лепшых у краіне трактарыстаў, трактарыстаў, трактарных бригадзіраў і машыністаў на малатарань склікана Цэнтральным Камітэтам партыі і Саўнаркомам па прапанове вядомага майстра сацыялістычнай рэвалюцыі таварыша Сталіна. (Бурныя апладыменты).

Гэта нарада паказвае, як быстра растуць кадры ў калгасах і саўгасах нашай краіны, як наша краіна адказвае на высунуты таварышам Сталіным лозунг: «Кадры вырастаюць усё». (Апладыменты).

На леташнім калгасным з'ездзе былі два камбайнеры-ударнікі; таварышы Агею і Колесаў. Колесаў абяцаў таварышу Сталіну ўбраць 600 гектараў на сваім камбайне, а ўбраў 751 гектар.

Вельмі важна, што ён выканаў і перавыканаў сваё абяцанне. Але яшчэ важней, аднак, тое, што на нарадзе перадавікоў камбайнераў з членамі Цэнтральнага Камітэта партыі і ўрада, менш чым праз год пасля другога калгаснага з'езда, прымаў у дзеянне не два, а 197 камбайнераў. Усе яны перавыканалі ўстаноўленую норму на камбайні не менш чым удвая. З іх 68 камбайнераў убралі больш 600 гектараў на камбайні. Гэта пры нормі ў 160 гектараў для 15-футавага камбайна і 180 гектараў для 20-футавага камбайна.

Каб убраць і змалочыць гектары хлеба тымі прыладамі, якія былі ў беднякі ў сярэдзіна да рэвалюцыі — касой, сярпом і пшэпам — трэба была катаржная работа трох чалавек на працягу 8-8 дзён. Каб убраць той-жа гектар хлеба лобарэйкай і абмалочыць маладарнай, патрэба была трох чалавек на працягу, прыкладна, двух-трох дзён. Камбайнам гэты-ж гектар хлеба трое работнікаў (камбайнер, яго памочнік і трактарыст) косяць, абмалочваюць і ачышчаюць толькі за адну гадзіну. Такіх камбайнаў Савецкая краіна зробіць толькі ў адным 1936 годзе, згодна прапановам таварыша Сталіна, 60 тысяч штук. (Бурныя апладыменты).

Вось як узраўняе наша партыя калгасы высокай тэхнікі, вольна яе савецкая ўлада палічыць працу сельшана.

Першы камбайнер нашай краіны тав. Палагуцін убраў у сезон 1.065 гектараў. Ён зрабіў тую работу, для якой пры аднаасобнай гаспадарцы павіны былі ў поце і граці гнуць сіны ў гарачую пару 200 аднаасобных хатніх гаспадароў. (Апладыменты). Вось якіх майстроў ўзнагародзіў ордэнам ўрада СССР.

Трактарыстаў і трактарных бригадзіраў на 2-м калгасным з'ездзе было ўсяго 32. Цяпер, менш чым праз год, на гэтай нарадзе прымае ўдзел 123 трактарныя бригадзіры, перавыканаўшы нормы ўдвая і ўтрымаў, з іх 34 палі на кожны калгасны трактар свайго бригадзіра выпрацоўку звыш 1.200 гектараў за сезон.

На гэтай нарадзе прысутнічаюць 437 трактарыстаў, з іх 72 выпрацавалі ў адну сваю мінуту звыш 600 гектараў на калгасны 15-сільны трактар, ці звыш 1.800 гектараў на чэлявінскі вусенчык трактар, ці звыш 500 гектараў на прапаніны трактар.

Апрача таго, тут прысутнічаюць 121 машыніст, з іх 26 намалалі кожны за сезон звыш 70 тысяч пудоў зярна на механічнай малатарні.

Тут прысутнічаюць 623 старшынні і бригадзіры калгасаў, дзюшы ураджайнасць 150 і больш пудоў з гектара. Тут няма ніводнага даўпата ўраджайна менш 150 пудоў на гектар. (Апладыменты).

Вось як адкавала краіна, як адкавала калгаснае сялянства на заклік таварыша Сталіна: «Кадры вырастаюць усё».

20 год назад, у дарэволюцыйны час, самым вядомым майстрам у вёсцы быў каваля, які ўмеў наварыць сажнік да сажні і падаваць каля. Аб ім а павагаі селянін гаварыў: «Чорт каваля памочнік». Гэта вёска цяпер вылучыла тысячы перадавікоў, якіх перавыконваюць удвая, утрыя нормы не на такіх «машынах», як каваляны мех і каваля, а на такіх машынах, як вусенчык трактар і камбайн. (Апладыменты).

Цяпер сяляне-калгаснікі і ўся Савецкая краіна ганарыцца сваімі нарадамі.

Савецкая краіна ганарыцца Палагуціным — камбайнерам Стара-Парубежскай МТС, Саратаўскага края, — ён убраў 1.005 гектараў за сезон.

Савецкая краіна ганарыцца Валашным — бригадзірам трактарных бригад Лёнінградскай МТС, Азэв-Чорнаморскага края, — у яго кожны трактар СТЗ даў 1.671 гектар. На будучы год ён узаўся даць на трактар па 2 тысячы гектараў.

Савецкая краіна ганарыцца Мамед-Мамедавым — трактарыстам Курдымірская МТС Азербайджана, — яго трактар СТЗ даў у амену 1.283 гектары.

Савецкая краіна ганарыцца Ангелінай — бригадзірам жаночай

комсомольскай трактарнай бригады, Старабееўскай МТС, Данецкай вобласці, — у гэтай зачышчальнай спарборніцы кожны трактар узараў 1.225 гектараў у сярэднім. (Апладыменты).

Савецкая краіна ганарыцца Тіхім, 20-гадовым юнаком, трактарыстам на ЧТЗ Нова-Грыгор'еўскай МТС, Днепрапетраўскай вобласці. Ён даў на трактар ЧТЗ за сваю амену 2.240 гектараў і бярыцца на будучы год разам са змалочыкам даць 5.000 гектараў на трактар.

Савецкая краіна ганарыцца такім калгасным бригадзірам, як Карэнны Омелька, з калгаса імя 15 с'езда, Харкаўскай вобласці. Яго бригада дала 805 пудоў пшаніцы з гектара. «Руку трэба прыкласти і будзе урожай», — вось як вытлумачыў мне сакрат высокага ўраджаю тав. Карэнны. (Апладыменты).

Савецкая краіна ганарыцца Ад-булганавым, бригадзірам калгаса «Арвій», Вапшкірэйскай рэспублікі. Ён даў ураджайна жыта ў 280 пудоў з гектара.

Савецкая краіна ганарыцца Блініхавым (Кабардына-Балкарская вобласць), старшынёй калгаса імя Андрэя: Яго калгас даў 420 пудоў кукурузы на гектар.

Савецкая краіна ганарыцца Зарыпавым, машыністам на малатарні, Чукаліскай МТС у Татары. Ён змалочыў на малатарні за сезон 110 тысяч пудоў.

Савецкая краіна ганарыцца Нобелевым, трактарыстам на прапанінах, Варонежскай вобласці. Ён даў выпрацоўку ў 800 гектараў на трактар у сезон.

Гэта першыя людзі, знятыя лодзі нашай краіны. (Апладыменты).

Для таго, каб даць праз 3-4 гады краіне сталінскіх 7-8 мільяраў пудоў:

1) Трэба берачы ўжо вырашчы бліскучыя кадры вадзіцельў машын і кіраўнікоў калгасаў, дамагаючы ім вышэйшага, палымачы не толькі іх майстэрства, але і агульны культуры і палітычны ўзровень.

2) Трэба прасоўваць людзей наперад.

Гэтымі днямі была ў нас справа ў варонежскім таварышам, адкуль узяць дырэктараў для новых МТС. Таварышы шукаюць кадры дырэктараў для новых МТС старымі метадамі — з асяродка работнікаў, якіх не ведаюць машыны. Гэта напярэдыла Калі палучыць Валашына — бригадзіра трактарнай бригады і дзесяткі такіх, як Валашына, навісьці іх палітычны ўзровень, з іх будучых дырэктараў, якіх за год выйдучы ў рады лепшых кіраўнікоў МТС. (Воклічы з залы: «Правільна!»).

3) Трэба памяннасць самае влічывае багацце нашай краіны — новых людзей — герояў грамадскай працы, герояў працы на новых машынах.

Будзем жа працаваць над тым, каб за 1936 год ануеў па многа раз вырас ліч перадавікоў, палічыўшы рекорды! (Апладыменты).

4) Ісці наперад, быць перадавіком у нашай краіне — гэта не значыць толькі самому пайсці наперад.

Перадавік, які ў будучым годзе даць на трактар на 100 гектараў больш, чым у гэтым годзе, яшчэ не усё зробіў, што ён можа зрабіць як удзельнік сацыялістычнага спарборніцтва, як грамадзянін Савецкай краіны.

Во таварыш Сталін сказаў: «Прынцып сацыялістычнага спарборніцтва — таварыскае дапамога адстапшым з боку перадавых з тым, каб дабіцца агульнага ўздыму».

Камбайнеры — удзельнікі нарады перадавікоў камбайнераў і камбайнераў — узялі на сабе абавязальнасць кожны за аіму абуць тысячы дзесяткаў таварышў сваіму майстарству. Многія ўжо прыступілі да выканання гэтага абавязальнасця. Хіба трактарысты, трактарныя бригадзіры і машыністы на малатарань адстапшучы ў гэтай справе ад камбайнераў? Хіба яны горш камбайнераў разумеюць, што таго спарборніцтва па-ленінску, па-сталінску? Трактарыст і бригадзір таксама як і камбайнер разумеюць, што быць перадавіком па-сталінску — гэта значыць не толькі самому ў будучым годзе пабывць свай рекорд гэтага года. Гэта значыць палічыць па да сябе адстапшчы так, каб рушыць наперад усю масу, каб дабіцца агульнага ўздыму. (Апладыменты).

Такі галоўны вывад і ўрок з данай нарады.

Другі вывад заключаецца ў тым, што гэта нарада з'яўляецца лепшым выражэннем дружбы народаў, аб якой гаварыў таварыш Сталін на нарадзе перадавых калгаснікаў і калгасніц Таджыкістана і Туркменістана:

«Гэта нарада з'яўляецца яркім доказам таго, што блытому недавер'ю паміж народам СССР і народамі перадавых краёў, што недавер'е змянілася поўным узаемным давер'ем, што дружбы паміж народамі СССР расце і мацее».

Трэці прыклад. Лепшыя калгасы найбярэйшым чынам захоўваюць севазарот. З усіх умоў павышэння ўраджаю ўвадзена і захаванне севазароту самае важнае.

Дзяржава зрабіла ўсё, што трэба, для ўвадзена севазароту. Дзяржава перадае ў карыстанне калгасам наведна 400 млн. гектараў зямлі, — гэта больш, чым уладальні памешчыкі, прапоўны



На нашай нарадзе прысутнічаюць прадстаўнікі 46 народаў СССР.

Самая радаснае з таго, што кожны батну па гэтай нарадзе, — пачуццё влічывага дружбы народаў, пачуццё таварыскай радасці, якое панавала ў гэтай зале, калі выхадзілі на трыбуну прадстаўнікі народаў, былых пры царскім ладзе самымі адстапшчы, а цяпер на трыбуну Крэмлёўскага палаца яны падмаляліся як носьбіты найвышэйшых рекордаў прадукцыйнасці працы на складаных сельскагаспадарчых машынах.

«Пакуль гэта дружба існуе, народы нашай краіны будуць свабодны і пераможны. Нічо не страшна нам, ні ўнутраны, ні знешні ворагі, пакуль гэта дружба жыве і развіваецца».

Ці даступна кожнаму калгасу ў нашай краіне ўжо ў 1936 годзе выкарыстанне павышэння ўраджаю частка ўвадзена севазароту? Безумоўна! А гэта значыць рушыць наперад справу ўраджайнасці сямілітнімі крокамі. (Воклічы: «Правільна!»).

Чацвёрты прыклад. Адной з важнейшых умоў атрымання высокага ўраджаю, асабліва ў засушлівай паласе, з'яўляецца развіццё лесасадкаў. Тым часам да гэтага часу многія нашы аямельныя органы не маюць да гэтай справы ніякага с'маку. А добрыя калгасы разгортаюць справу лесасадкаў па ўсю і павялічваюць сваё ўраджай.

Тут выступаў старшыня калгаса «Сталінскіх пудоў», Куйбышскага края, таварыш Загаралюеў. Ён абяцаў сваім ураджаем у 170 пудоў жыта на ўчастку ў 50 гектараў па многім таму, што гэты ўчастак абаронен лясной паласой. Ён пасадзіў за адзін год новых 85 тысяч каравяў і заклаў усёх следаваць яго прыкладу.

Тав. Самойлаў — дырэктар саўгаса «Кубань» — скардзіцца, што ён атрымаў ураджай у 150 пудоў на плошчы ў 600 гектараў, не гледзячы на засуху і сухавей, дзякуючы лесасадкаў. Астатнія палі, не абаронены лесасадкаў, далі толькі 100 пудоў з гектара.

Самойлаў пасадзіў за апошні год каля 80 тысяч каравяў і збіраецца пасадзіць у будучым годзе не менш 100 тысяч каравяў. У добры час, таварыш Самойлаў! Наўжо мы не можам у варадкі дзяржаўнага задання, у варадкі калгаснай арганізацыі рушыць гэту справу па-сапраўднаму, па-большавіцку? Вядома, можам! Значыць, задача заключачца ў тым, каб кожны калгас у этапавых раёнах прыняў удзел у абароне сваіх палёў ад вятроў і каб на шляху засушлівай вятроў у стале выраста магутныя перагары лесу. (Апладыменты).

Пяты прыклад. Перадавыя калгасы прыяўляюць сапраўднае майстэрства ў падборы насення для сяўбы. Старшынні калгасаў і бригадзіры, атрымаўшы высокую ўраджай, раскаваюць, якія зны выдзяляюць спецыяльныя ўчасткі на насенне, якія прапалваюць насенныя ўчасткі не толькі ад пуставадзі, але і ад існых сартоў, якія яны рэгулююць малатарні пры абмале на насенне і прычышчальню зярна на трыеры, каб на насенне ішло толькі сапраўды смелае, буйнае, адборнае, сапраўды чыстаасортнае зярно.

Наўжо мы не можам зрабіць гэта ў кожным калгасе нашай краіны? Вядома, можам. Ра гэта зрабілі вы, тут прысутныя старшынні і бригадзіры калгасаў, частку гэтага не могуць зрабіць дзесяткі тысяч ішчых па валнаму прыкладу!

Таварыш Сталін гаварыў на XVII парт'езде аб тым, як забягчы на насенне і прычышчальню зярна на трыеры, каб на насенне ішло толькі сапраўды смелае, буйнае, адборнае, сапраўды чыстаасортнае зярно.

Наўжо мы не можам зрабіць гэта ў кожным калгасе нашай краіны? Вядома, можам. Ра гэта зрабілі вы, тут прысутныя старшынні і бригадзіры калгасаў, частку гэтага не могуць зрабіць дзесяткі тысяч ішчых па валнаму прыкладу!

Таварыш Сталін гаварыў на XVII парт'езде аб тым, як забягчы на насенне і прычышчальню зярна на трыеры, каб на насенне ішло толькі сапраўды смелае, буйнае, адборнае, сапраўды чыстаасортнае зярно.

Наўжо мы не можам зрабіць гэта ў кожным калгасе нашай краіны? Вядома, можам. Ра гэта зрабілі вы, тут прысутныя старшынні і бригадзіры калгасаў, частку гэтага не могуць зрабіць дзесяткі тысяч ішчых па валнаму прыкладу!

Таварыш Сталін гаварыў на XVII парт'езде аб тым, як забягчы на насенне і прычышчальню зярна на трыеры, каб на насенне ішло толькі сапраўды смелае, буйнае, адборнае, сапраўды чыстаасортнае зярно.

Наўжо мы не можам зрабіць гэта ў кожным калгасе нашай краіны? Вядома, можам. Ра гэта зрабілі вы, тут прысутныя старшынні і бригадзіры калгасаў, частку гэтага не могуць зрабіць дзесяткі тысяч ішчых па валнаму прыкладу!

Таварыш Сталін гаварыў на XVII парт'езде аб тым, як забягчы на насенне і прычышчальню зярна на трыеры, каб на насенне ішло толькі сапраўды смелае, буйнае, адборнае, сапраўды чыстаасортнае зярно.

разбітаць яе мы зможам толькі ў тым выпадку, калі за гэту справу адбору насення возьмецца кожны калгас, кожны саўгас па аснове пэўнага дзяржаўнага плана размышчэння сартоў.

Значыць, задача заключачца ў тым, каб пачынаючы ўжо з 1936 года, кожны калгас выдзеліў спецыяльныя насенныя ўчасткі і забяспечыў адбор з гэтых участкаў на насенне сапраўды першаасортнага зярна.

Шосты прыклад. Усім вядома, што гэты і іншыя мясцовыя ўгнаенні маюць рашучае значэнне ў справе ўздыму ўраджайнасці для вятроўнага паласа.

Лепшыя калгасы вывозяць 50-60 тон гною на гектар, добрыя — 20-25 тон, а ў сярэднім калгасы вывозяць толькі 10-20 тон на гектар палараў, прызначаных пад азімыя.

Вядома, колькасць гною будзе расці з ростам палогоў жыт'я. Аднак-жа, і аднаўняюць колькасці жыт'я, на думку вопытных людзей, ведаючых людзей, можна дабіцца павяшэння колькасці гною на палях нашай краіны. Калгас імя Калініна ў Беларусі бірае з каровы 10 тон гною, калгас «Большэйк» — 7 тон, а на круг Беларусі бірае ад каровы 4-5 тон. Калгас «Красная зезда», Маскоўскай вобласці, бірае 10 тон гною з каровы, калгас імя Будзёўнага — 12 тон, а на круг маскоўскай калгасы біраюць ад каровы толькі 5-6 тон. Калі за гэту справу ўзяцца, калі скардзіцца пад паліціні тораў, калі гэты ішчывы ўкладваць, калі яго правільна захоўваць, калі пачынаць калгасіну некалькіх калгасіну працадзіць за кожны воз гною, як гэта робяць некалькіх калгасы, можна палічыць гною на палых у параўнанні з тым, што мы маем зараз. (Воклічы: «Правільна!»).

Землі арцелі разбіваюцца на палі ў адпаведнасці з затверджаным севазаротам. У палых севазароту да кожнай паліччай бригады прымаюцца пастаянны ўчастак на ўвесь тэрмін севазароту.

Ці даступна кожнаму калгасу ў нашай краіне ўжо ў 1936 годзе выкарыстанне павышэння ўраджаю частка ўвадзена севазароту? Безумоўна! А гэта значыць рушыць наперад справу ўраджайнасці сямілітнімі крокамі. (Воклічы: «Правільна!»).

Чацвёрты прыклад. Адной з важнейшых умоў атрымання высокага ўраджаю, асабліва ў засушлівай паласе, з'яўляецца развіццё лесасадкаў. Тым часам да гэтага часу многія нашы аямельныя органы не маюць да гэтай справы ніякага с'маку. А добрыя калгасы разгортаюць справу лесасадкаў па ўсю і павялічваюць сваё ўраджай.

Тут выступаў старшыня калгаса «Сталінскіх пудоў», Куйбышскага края, таварыш Загаралюеў. Ён абяцаў сваім ураджаем у 170 пудоў жыта на ўчастку ў 50 гектараў па многім таму, што гэты ўчастак абаронен лясной паласой. Ён пасадзіў за адзін год новых 85 тысяч каравяў і заклаў усёх следаваць яго прыкладу.

Тав. Самойлаў — дырэктар саўгаса «Кубань» — скардзіцца, што ён атрымаў ураджай у 150 пудоў на плошчы ў 600 гектараў, не гледзячы на засуху і сухавей, дзякуючы лесасадкаў. Астатнія палі, не абаронены лесасадкаў, далі толькі 100 пудоў з гектара.

Самойлаў пасадзіў за апошні год каля 80 тысяч каравяў і збіраецца пасадзіць у будучым годзе не менш 100 тысяч каравяў. У добры час, таварыш Самойлаў! Наўжо мы не можам у варадкі дзяржаўнага задання, у варадкі калгаснай арганізацыі рушыць гэту справу па-сапраўднаму, па-большавіцку? Вядома, можам! Значыць, задача заключачца ў тым, каб кожны калгас у этапавых раёнах прыняў удзел у абароне сваіх палёў ад вятроў і каб на шляху засушлівай вятроў у стале выраста магутныя перагары лесу. (Апладыменты).

Пяты прыклад. Перадавыя калгасы прыяўляюць сапраўднае майстэрства ў падборы насення для сяўбы. Старшынні калгасаў і бригадзіры, атрымаўшы высокую ўраджай, раскаваюць, якія зны выдзяляюць спецыяльныя ўчасткі на насенне, якія прапалваюць насенныя ўчасткі не толькі ад пуставадзі, але і ад існых сартоў, якія яны рэгулююць малатарні пры абмале на насенне і прычышчальню зярна на трыеры, каб на насенне ішло толькі сапраўды смелае, буйнае, адборнае, сапраўды чыстаасортнае зярно.

Наўжо мы не можам зрабіць гэта ў кожным калгасе нашай краіны? Вядома, можам. Ра гэта зрабілі вы, тут прысутныя старшынні і бригадзіры калгасаў, частку гэтага не могуць зрабіць дзесяткі тысяч ішчых па валнаму прыкладу!

Таварыш Сталін гаварыў на XVII парт'езде аб тым, як забягчы на насенне і прычышчальню зярна на трыеры, каб на насенне ішло толькі сапраўды смелае, буйнае, адборнае, сапраўды чыстаасортнае зярно.

Наўжо мы не можам зрабіць гэта ў кожным калгасе нашай краіны? Вядома, можам. Ра гэта зрабілі вы, тут прысутныя старшынні і бригадзіры калгасаў, частку гэтага не могуць зрабіць дзесяткі тысяч ішчых па валнаму прыкладу!

Таварыш Сталін гаварыў на XVII парт'езде аб тым, як забягчы на насенне і прычышчальню зярна на трыеры, каб на насенне ішло толькі сапраўды смелае, буйнае, адборнае, сапраўды чыстаасортнае зярно.

Наўжо мы не можам зрабіць гэта ў кожным калгасе нашай краіны? Вядома, можам. Ра гэта зрабілі вы, тут прысутныя старшынні і бригадзіры калгасаў, частку гэтага не могуць зрабіць дзесяткі тысяч ішчых па валнаму прыкладу!

Таварыш Сталін гаварыў на XVII парт'езде аб тым, як забягчы на насенне і прычышчальню зярна на трыеры, каб на насенне ішло толькі сапраўды смелае, буйнае, адборнае, сапраўды чыстаасортнае зярно.

Наўжо мы не можам зрабіць гэта ў кожным калгасе нашай краіны? Вядома, можам. Ра гэта зрабілі вы, тут прысутныя старшынні і бригадзіры калгасаў, частку гэтага не могуць зрабіць дзесяткі тысяч ішчых па валнаму прыкладу!

Таварыш Сталін гаварыў на XVII парт'езде аб тым, як забягчы на насенне і прычышчальню зярна на трыеры, каб на насенне ішло толькі сапраўды смелае, буйнае, адборнае, сапраўды чыстаасортнае зярно.

Наўжо мы не можам зрабіць гэта ў кожным калгасе нашай краіны? Вядома, можам. Ра гэта зрабілі вы, тут прысутныя старшынні і бригадзіры калгасаў, частку гэтага не могуць зрабіць дзесяткі тысяч ішчых па валнаму прыкладу!

Таварыш Сталін гаварыў на XVII парт'езде аб тым, як забягчы на насенне і прычышчальню зярна на трыеры, каб на насенне ішло толькі сапраўды смелае, буйнае, адборнае, сапраўды чыстаасортнае зярно.

Наўжо мы не можам зрабіць гэта ў кожным калгасе нашай краіны? Вядома, можам. Ра гэта зрабілі вы, тут прысутныя старшынні і бригадзіры калгасаў, частку гэтага не могуць зрабіць дзесяткі тысяч ішчых па валнаму прыкладу!

Таварыш Сталін гаварыў на XVII парт'езде аб тым, як забягчы на насенне і прычышчальню зярна на трыеры, каб на насенне ішло толькі сапраўды смелае, буйнае, адборнае, сапраўды чыстаасортнае зярно.

ўраджай зярна збірае толькі такі гаспадар, які не абмяжоўваецца агульнымі правіламі для ўсіх палёў, а ўлічвае асаблівасці і патрэбаванні кожнага ўчастка зямлі, кожнай культуры, кожнага сорту.

Майстроў такой аграцэхнікі павіны стварыць і ствараць калгасы і саўгасы.

Нарэшце, чацвёрты і апошні вывад. Тут выступалі прадстаўнікі малалой савецкай аграцэхнікі і навуцы, якія сапраўды хочучы ісці наперад разам з калгасамі, з саўгасамі, якія вырастаў з калгасаў і саўгасаў. Для іх навука ёсць перш за ўсё абагульненне вопыту, практыкі.

Тут выступаў малалы акадэмік Лысенка, які стварыў тэорыю іравізаванай, адкрыў спосаб у 3-4 разы паскорыць выяўленне новых сартоў, які вырашчаны задачу вырашчвання здаровага, нявыраджанага пасадкавага матэрыялу бульбы на поўдні.

Тут выступаў тав. Цыцын, які смела праводзіць над раслінамі доследы, ад якіх і не марыў буржуазная навука. Такіх малалых вучоных ужо не мала.

Такі Эйхвельд, які працуе пад Хібінамі. Ён адкрыў у нашай краіне магчымасць развіцця зямляробства, у тым ліку і зернавога па Палярным кругам.

Вось якія людзі ўжо выступаюць ад малалой савецкай аграцэхнічнай навуцы.

Гэта — малалыя арлятнікі, якія толькі яшчэ распраўляюць свае крылы (шумныя апладыменты). Нам не доўга чакаць, калі яны свае кры

